

Запрашае субота!

5 ЛЮТАГА

Дзень профарыентацыі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Клас	Адказны
Выстава творчасці У.Ягоўдзіка "Скарбы Радзімы"	09.00-15.00	Школьная бібліятэка	2-11	Чатырбок Г.В.
Завочная экскурсія "Навучальныя ўстановы Брэстчыны запрашаюць..."	10.00-10.45	Кабінет №11	9	Кл. кіраўнікі
Відэасалон. Пагружэнне ў гісторыю "Дзеці і вайна. Юныя героі-антыфашысты"	10.00-10.45	Школьная бібліятэка	5-8	Кл. кіраўнікі
Віктарына "У якія прафесіі"	11.00- 11.45	Класныя кабінеты	3-4	Кл. кіраўнікі
Круглы стол "Самыя запатрабаваныя прафесіі"	11.00-11.45	Класныя кабінеты	10	Кл. кіраўнік
Гульнявая праграма "Прыгоды на балоце" (з цыкла "Я з кнігай адчыняю свет")	12.00 - 12.45	Ліноўская СБ	1-2	Жвалікоўская Н.А.
Выстава "Ты ў жыцці кожнага з нас, родная школа"	16.00-19.00	Вестыбюль 1 паверх	11	Бабкоўская Л.С.